

Аўдзей С.В., дацэнт

**СУЧАСНЫ СТАН ПРАФЕСІЙНАЙ ГАТОЎНАСЦІ
СУПРАЦОЎНІКАЎ УСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ
ДА АКАЗАННЯ САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНАЙ
ДАПАМОГІ ЖЫХАРАМ ГОМЕЛЬШЧИНЫ**

За перыяд, які прайшоў пасля чарнобыльскай катастрофы, насельніцтва ў значнай ступені адаптавалася да ўспрымання інфармацыі па радыяцыйнай бяспечы і навучылася адпаведна паводзіць сябе ў месцах з рознай ступенню радыялагічнай забруджанасці. Аднак з проблемамі псіхалагічнага плана, звязанымі з вынікамі катастрофы, людзі спраўляюцца значна горш. Таму аказанне сацыяльна-псіхалагічнай дапамогі насельніцтву з забруджаных зон па-ранейшаму актуальнае ў наш час для Рэспублікі Беларусь.

Па-першае, размова ідзе пра стрэс, які прайўляе сябе ў розных фазах па-рознаму: спачатку чалавек адчувае немагчымасць дзейнічаць, потым ён уцягваецца ў дзейнасць, а затым зноў адчувае, што не мае магчымасці больш жыць у стрэсавай сітуацыі. Гэтая трохфазавая рэакцыя характэрна для ўсіх, хто сутыкнуўся са стрэсавай сітуацыяй. Зыходзячы з гэтага закона, адкрытага даследчыкам Г.Селье, на наш погляд, патрэбна вельмі ўважліва і асцярожна ставіцца да знешняга прывыкання насельніцтва да жыцця ў забруджаных раёнах, да ўсплеску суб'ектыўнага паляпшэння псіхалагічнага настрою ў той час, калі не адбылося аб'ектыўных змен у экалагічным,

сацыяльна-эканамічным і сацыяльна-культурным жыціі насељніцтва.

Па-другое, на сёняшні дзень мы маем новую сацыяльна-псіхалагічную з'яву, новы феномен — “ахвяра Чарнобыля”. Гэтая з'ява харкторызуецца зніжэннем патрабавальнасці да сябе, звужэннем кола матываў жыццядзейнасці, незадаволенасцю цяперашнім становішчам, стратай сэнсу існавання, спалучэннем сацыяльнай гіперактыўнасці з адначасовай адсутнасцю жадання ўзяць адказнасць на сябе за прыняцце тых ці іншых рашэнняў. Асобы, якія зацікаўляюць сябе ў группу чарнобыльцаў, адчуваюць сябе ізгоймі, маюць парушаныя сувязі з іншымі групамі насељніцтва. У іх ёсьць цяжкасці ў зносінах, для іх харктерны агресіўны тып паводзін. Вельмі моцныя парушэнні назіраюцца і ў эмацыянальнай сферы: дэзадаптация, трывожнасць, эмацыянальная няўстойлівасць, звужанасць усведамлення, высокая ўзбуджальнасць і да т.п.

Такім чынам, гэты сацыяльна-псіхалагічны феномен неабходна ўлічваць пры падрыхтоўцы любых мерапрыемстваў эканамічнага, палітычнага альбо сацыяльна-культурнага ўздзеяння, якія датычацца працы з жыхарамі, а таксама перасяленцамі з радыяцыйна забруджаных раёнаў.

На наш погляд, найбольш эффектыўнымі спосабамі ўздзеяння на асоб любога ўзросту па зняціі псіхалагічных алдаленых вынікаў чарнобыльскай катастрофы могуць з'явіцца сродкі культуры і мастацтва. Культура і мастацтва садзейнічаюць фарміраванню сістэмы духоўных каптоўнасцей, таму што яны ахопліваюць адначасова рацыянальны і эмацыянальны ўзроўні

асобы, эстэтычныя і этычныя адносіны, упłyваюць на светаўсприманне, светапогляд асобы. Адначасова праз сферу рапыянальна арганізаванага вольнага часу ўзнікае магчымасць уздзейнічаць на развіццё творчасці асобы, што, у сваю чаргу, павышае ў яе пачуццё значнасці ў гэтym свеце, свядомасць, станоўча ўпłyвае на эмаянальны настрой.

Аднак ажыццяўленне такога тыпу дзейнасці магчымае пры дзвюх умовах:

а) наяўнасці распрацаванай сістэмы культурна-асветніцкай (мастацкай) дзейнасці ў вольны час,

б) прафесійнай і сацыяльна-псіхалагічнай падрыхтаванасці кадраў для ажыццяўлення такой дзейнасці ў поўным аб'ёме.

Мы правялі даследаванне, якое тычылася праблем гатоўнасці кадраў культурна-асветніцкіх установаў змяненнем сацыяльна-псіхалагічнага стану жыхароў радыяцыйна забруджаных зон.

Даследаванне праводзілася ў Мазырскім і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці. Пэўная колькасць рэспандэнтаў была з горада Гомеля. У асноўным яны працавалі ў культурна-асветніцкіх і бібліятэчных установах.

Для параўнання была ўзятая група студэнтаў 4 курса завочнага навучання Беларускага універсітэта культуры, якія атрымліваюць адукацыю па новай для Беларусі спецыяльнасці “сацыяльная работа, сацыяльна-псіхалагічная рэабілітация асобы сродкамі мастацтва”. Яны таксама пражываюць у Магілёўскай і Гомельскай абласцях.

Параўнанне гэтих раёнаў цікавае тым, што, акрамя рознага ўзроўню радыяцыйнага фону (ён больш высокі ў

Чачэрскім раёне), існуе розніца ва ўзросце рэспандэнтаў: у Мазырскім раёне ў сярэднім гэта людзі ва ўзросце 31—50 гадоў, у Чачэрскім — значна маладзейшыя (26—40 гадоў).

Астатнія сацыяльныя паказчыкі ў асноўным адноўкавыя: асоб жаночага полу ў Мазырскім раёне 81%, у Чачэрскім — 88%; рэспандэнтаў з Мазырскага раёна ў сяле пражывае 64,2%, з Чачэрскага — 66%.

Студэнцкая група па гэтых параметрах таксама набліжана да сярэдніх дадзеных па раёнах. Групу студэнтаў складаюць маладыя людзі 22—33 гадоў.

Вывучаючы ўплыў чарнобыльскай катастрофы на жыццё асобы, мы ў першую чаргу звярнулі ўвагу ў даследаванні на сэнс, які ў супрацоўнікаў сацыякультурнай сферы абумоўлівае іх прафесійную дзеянасць. Гэта ўзаемаадносіны з бліжэйшым соцыумам. (Рэспандэнты мелі магчымасць даваць некалькі адказаў адначасова.) Незалежна ад полу, узросту, месца пражывання абсолютная большасць асоб на першае месца ставіць такі адказ: “Бачу сэнс майго жыцця ў сям’і” (ад 73,3% у студэнтаў да 84,2% у супрацоўнікаў Мазырскага раёна, што звязана з узростам і наяўнасцю сям’і).

Паказчык узросту выявіўся і ў ацэнцы якасці сэнсу жыцця: у рабоце (пры агульных высокіх дадзеных для мазыран гэты паказчык не такі значны — 50%, як для чачэрцаў — 74%), у неабходнасці жыць для іншых людзей. У Мазырскім раёне даецца і тут паказчык ніжэй — 32,6%, у Чачэрскім — 70%. Жадаюць быць матэрыяльна забяспечанымі больш за іншых чачэрцы (66%), і яны ж маюць у большай ступені, чым

іншыя, мару стаць багатымі (44% адказаў у параўнанні з 3,1% у мазыран), жадаюць пры магчымасці паехаць далёка з раёна, у тым ліку і за мяжу (24% Чачэрскі раён і 1,1% Мазырскі).

Не маюць на сёняшні дзень сэнсу ў жыцці: 1 чалавек у Мазырскім раёне і па 2 чалавекі сярод студэнтаў з розных месцаў жыхароў Чачэрскага раёна.

Такім чынам, сям'я для супрацоўнікаў сацыякультурнай сферы чарнобыльскай зоны з'яўляецца тым бліжэйшым мікрасоцыумам, у якім яны чэрпаюць свае сілы для барацьбы са стрэсам. І чым большы ўзрост асобы, тым больш значны гэты фактар. Адначасова зніжаюцца з узростам як вядучыя фактары сэнсавая значнасць работы і неабходнасць быць патрэбным людзям. Гэтая заканамернасць узроставая і не звязаная з сацыяльнымі і экалагічнымі ўмовамі жыцця. Значнымі становішчамі фактары матэрыяльнай забяспечанасці, багація, уплывовасці (хаця б у раёне), а таксама імкненне пакінуць раён. У апошнім тыпе пажаданняў, на наш погляд, адлюстроўваецца ўплыў постчарнобыльскага стрэсу, з-пад якога людзям цяжка выйсці, яны не бачаць ніякіх магчымасцей уладкаўцца жыццём на месцы, акрамя простага ад'езду з таго месца, дзе пражываюць. Прычым заўважым, што варыянт адказу быў сформуляваны эмаксыянальна: “Паехаць далёка-далёка...”.

Імкнуліся мы высветліць і аб'ектыўную ацэнку свайго стану здароўя тымі, хто жыве на забруджаных землях. Спынімся толькі на чатырох параметрах, якія былі даволі нейтральнымі, не падобнымі на медыцынскія пытанні.

Таблица 1*

| Апэнка стану здароўя | Чачэрскі р-н | | Мазырскі р-н | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | так | няма адказу | так | няма адказу |
| 1. Цяжка засышаю | 28 | 28 | 14,7 | 3,1 |
| 2. Часта бываю раздражнёным | 32 | 14 | 33,6 | 3,1 |
| 3. Часта бываю рассеянным | 16 | 20 | 18,8 | 3,1 |
| 4. Вельмі ўважліва сачу за сваім самаадчуваннем | 36 | 18 | 42,1 | 4,2 |

* Лічбы абазначаюць %.

Для нашага даследавання найбольш значымі былі адказы на другое і чацвёртае пытанні. Раздражнёнасць звязана з працэсам узаемадзеяння з іншымі асобамі. Адказы “так” больш чым 1/3 часткі рэспандэнтаў сведчаць пра наяўнасць уznікнення напружанасці ў адносінах і дома, і на работе не па аб'ектыўных, а па суб'ектыўных прычынах. Зняць такія канфлікты вельмі цяжка, людзям у такіх выпадках патрэбна прафесійная сацыяльна-псіхалагічная дапамога.

Цікавымі оказаліся адказы на пытанне пра ўважлівасць ці няуважлівасць да свайго самаадчування. Больш за 1/3 рэспандэнтаў абодвух раёнаў адказалі “так”, г.зн. у іх ёсьць трывога за свой стан здароўя. Тут таксама трэба падкрэсліць, што ў Чачэрскім раёне па кожным параметры вельмі многа рэспандэнтаў адмаўляліся ад адказу. Гэта было адзінае пытанне, на якое было шмат адмоў. Мы лічым, што яно аказалася вельмі

балочым для рэспандэнтаў. Балюча рэагавалі рэспандэнты і на пытанне аб стане жыцця. Адказ на гэтае пытанне патрабаваў ад рэспандэнтаў намаляваць бачанне свайго жыцця, да чаго яны былі не гатовыя.

У той жа час рэспандэнты з Мазырскага раёна лічань, што ў асноўным іх жыццё — гэта ўзлёты і падзенні (50,5% адказаў), а можа быць і роўным без якіх-небудзь змен (30,5%).

Такім чынам, у супрацоўнікаў сацыякультурнай сферы Мазырскага раёна ёсьць праблемы ў жыцці, аднак яны спрабуюць самастойна пераадольваць іх, даволі адкрыта ставяцца да разгляду гэтых пытанняў, не адмаўляючы ад адказаў. Зусім інакш да пытанняў адносяцца жыхары Чачэрскага раёна. Апошнія таксама маюць сацыяльна-псіхалагічныя праблемы ў жыцці, але далёка не заўсёды гатовыя весці размову аб гэтых праблемах з іншымі асобамі. Магчыма, ёсьць недавер да апытанняў, ад якіх няма ніякай карысці, — “толькі соль на раны сыплюць”.

Акрамя асабістых праблем, якія аказваюць уплыў на жыццё рэспандэнтаў, мы ў сваім даследаванні разглядалі яшчэ адзін блок фактараў, што фарміруюць стан іх жыцця. Гэта сацыяльна-бытавыя праблемы. У сувязі з тым, што большая колькасць рэспандэнтаў — жыхары вёсак, у іх былі адмоўныя адказы на пытанні аб наяўнасці па месцы жыхарства тэлеграфа, цырульні, комплекснага прыёмнага пункта абслугоўвання, бальніцы, сталовай. Акрамя таго, у 41% рэспандэнтаў Мазырскага раёна па месцы жыхарства няма фельчарска-

акушэрскага пункта, у 32,6% — ясляў і дзіцячых садкоў, у 25,2% — школ.

Аб стане развіція сацыяльна-бытавых устаноў у Чачэрскім раёне гаварыць цяжэй з-за таго, што на гэтыя пытанні многія рэспандэнты не давалі зусім адказу (напрыклад, 26% не адказалі на пытанне аб наяўнасці і якасці працы школ, 16% — на пытанне аб транспарце, 20% — на пытанне аб работе ясляў і дзіцячых садкоў і г.д.). Можна падумашь, што адмаўленне ад адказаў звязана з тым, што рэспандэнты не маюць дзяцей, не карыстаюцца транспартам. Але і на пытанні аб карыстанні бібліятэкай, поштай таксама многія адказваць адмовіліся. Магчыма, у дадзеным выпадку назіраецца тэндэнцыя да немагчымасці ацаніць сваё стаўленне да тых ці іншых устаноў. Пра такую тэндэнцыю даводзіцца гаварыць таму, што ў рэспандэнтаў Мазырскага раёна ўзрост больш сталы, але адмаўленняў адказваць аб работе ясляў, дзіцячых садкоў, школ практычна няма.

Аднак у ізлым адказы на пытанне аб задаволенасці-незадаволенасці працай такога тыпу ўстаноў (калі не ўлічваць працэнт адмаўленняў ад адказаў у Чачэрскім раёне) даволі блізкія ў працэнтных адносінах. Калі выключыць з вынікаў аналізу тыя ўстановы, якія ў асноўным адсутнічаюць у населеных пунктах рэспандэнтаў, то адказы размяркоўваюцца наступным чынам:

Таблица 2

| Установа | Задаволены | | Не зусім задаволены | | Ніяма адказу | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Маз. р-н | Чач. р-н | Маз. р-н | Чач. р-н | Маз. р-н | Чач. р-н |
| 1. Магазін | 56,8 | 68 | 36,1 | 32,0 | — | — |
| 2. Фельчарска-акушэрскі пункт | 36,8* | 54 | 22,0 | 34,0 | — | 10 |
| 3. Яслі, дзіцячыя садкі | 56,8 | 52 | 10,4 | 16,0 | — | 20 |
| 4. Школы | 64,2 | 52 | 10,4 | 16,0 | 3,1 | 26 |
| 5. Клуб | 54,2 | 68 | 30,7 | 28 | 21 | 14 |
| 6. Бібліятэка | 70,5 | 76 | 14,5** | 12 | — | 10 |
| 7. Транспарт | 23,1 | 26 | 72,7 | 54 | 3,1 | 16 |
| 8. Пошта | 70,5 | 64 | 16,8 | 22 | 2,1 | 10 |

* Як падкрэслівалася вышэй, 41% рэспандэнтаў не маюць ФАП у сваім населеным пункце.

** Былі толькі адказы: “Не зусім”.

Задаволенасць сваёй працай у рэспандэнтаў выклікаюць тая установы, у якіх яны самі працуюць. Больш կрытычна да ацэнкі работы сваіх установ аднесліся супрацоўнікі Мазырскага раёна. Найбольш ніzkі працэnt задаволенасці працай установ паказалі студэнты. Яўна выказаў незадаволенасць усе рэспандэнты толькі працай транспорту.

Такім чынам, адказы выявілі ў асноўным два падыходы да ацэнкі свайго сацыяльна-бытавога жыцця ў рэспандэнтаў (асабліва ў жыхароў Чачэрскага раёна): часткова эйфарычнае задаволенасць усімі сацыяльна-бытавымі установамі, поўнае адмаўленне ад таго, каб выказаць свой погляд на прапанаванае пытанне.

Погляды рэспандэнтаў на перспектыву развіцця сацыякультурнай і сацыяльна-бытавой сферы таксама адразніваюцца па раёнах. Жыхары Чачэрскага раёна ахвотна называлі тыя ўстановы, якія яны хацелі б мець у сваіх населеных пунктах у бліжэйшыя гады. Гэта музычныя школы (36% адказаў), мастацкія школы (24%), харэаграфічныя (42%). У мазыран шмат адказаў пра жаданне мець клубы (13,6%). Адначасова мы сутыкнуліся з тым, што 33,6% рэспандэнтаў з Мазырскага раёна не ведаюць, што б хацелі мець у сваёй вёсцы, 11,5% лічаць дастатковым тое, што ёсьць на сённяшні дзень. Щікава, што 82,1% не лічаць неабходным рамонт устаноў культуры і бібліятэк. Такім чынам, рэспандэнты — добрыя супрацоўнікі, аднак не маюць перспектывнага погляду на сваю дзейнасць, развіціё сацыякультурнай сферы ў раёне. Што датычыцца супрацоўнікаў Чачэрскага раёна, то там толькі 6% рэспандэнтаў вагаюцца ў вызначэнні перспектывы, а 14% лічаць, што ў іх населеных пунктах дастаткова патрэбных устаноў. Сярод студэнтаў лічаць дастатковым развіццё сацыякультурнай сферы ў сваім месцы жыхарства 13,3% рэспандэнтаў.

Такім чынам, у абодвух раёнах даволі значная частка супрацоўнікаў устаноў культуры і бібліятэк не разглядаюць для сябе перспектыву развіція сацыякультурнай сферы ў раёне або не вераць у магчымасць падобнага развіція. У гэтым пräяўляюцца водгукі посткатастрофнага сіндрому, менавіта адсутнасць перспектывнага светапогляду.

Культасветработнік, бібліятэкар — людзі, якія аказваюць значны ўплыў на сацыяльна-псіхалагічны стан жыхароў свайго

раёна. Таму нас цікавілі іх адносіны да прафесіі і агульны прафесійны ўзровень.

Расклад адказаў па раёнах вельмі адрозніваецца. Катэгарычна адмаўляюцца ад магчымасці пераходу на іншое месца работы 81% мазыран і толькі 32% чачэрцаў. Сярод іх 8 чалавек з Мазырскага раёна і 1 чалавек з Чачэрскага таксама катэгарычны ў сваім жаданні змяніць месца работы. І яшчэ адзначым наступнае: сярод мазыран толькі 5,2% не адказалі на пытанне аб магчымасці пераходу на іншое месца работы, а сярод чачэрцаў такіх 56% рэспандэнтаў. З даследаваных 6% далі такія адказы: “Не ведаю”; “Магчыма”; “Калі заробак будзе вышэй, памяняю месца працы”. Такім чынам, больш за палову супрацоўнікаў сацыякультурнай сферы Чачэрскага раёна ў парасткі з Мазырскім раёнам на сёння не вельмі моцна прывязаны да месца работы. Мы звязваем гэта з вялікай радыяцыйнай забруджанасцю раёна і ўзніклымі ў сувязі з гэтым турботамі аб здароўі і будучыні сябе і сваёй сям'і. Гэта папершае. Па-другое, большай накіраванасцю рэспандэнтаў з гэтага раёна на сваё матэрыяльнае становішча.

Па-трэцяе, з наяўнасцю сярод супрацоўнікаў сацыякультурнай сферы людзей маладога ўзросту, якія яшчэ знаходзяцца ў пошуку шляхоў свайго будучага жыцця, у тым ліку і прафесійнага, асабліва пры адсутнасці прафесійной адукацыі: не толькі вышэйшай, а часцей за ўсё і сярэдняй.

Апошніе палажэнне паш্চяджаюць даценныя аналізу агульнакультурнага ўзроўню супрацоўнікаў сацыякультурных установаў раёна. Гэтае палажэнне было праверана з дапамогай

пытания аб наведванні імі культурных устаноў рознага тыпу. Выявілася, што да 80% культастыработнікаў і бібліятэкараў абодвух раёнаў і разу ў сваім жыцці не былі ў тэатры оперы і балета, больш за 70% — у тэатры лялек, каля 70% — у тэатры юнага гледача і на канцэртах сімфанічнай або камернай музыкі. Калі да гэтых адказаў дадаць адказы: “Не помню калі”, а таксама адсутнасць наогул адказу на гэтыя пытанні, мы будзем менш лічбу амаль 100%.

Такое ж складанае становішча з наведванием цырка. Рэспандэнты з Мазырскага раёна не памятаюць, калі былі там (35,7%), альбо не былі ніколі (31,4%). У жыхароў Чачэрскага раёна адказы на гэтае пытанне складаюць апаведна 28% і 30%. Акрамя таго, 12% рэспандэнтаў зусім не далі адказу. Даволі блізкія паказчыкі адказаў аб наведванні або ненаведванні спартыўных відовішчаў (у Мазырскім раёне — 27,3% і 18,9%, а ў Чачэрскім — 24% і 30%). Нават на прафесійным канцэрце народнай музыкі ніколі не былі 20% рэспандэнтаў з Чачэрскага раёна і 7,3% з Мазырскага.

Найбольш здавальняючыя адказы атрыманы на пытанне аб наведванні бібліятэкі (91,5% і 84% адказаў аб тым, што былі ў гэтым месяцы, і толькі 6% — паўгода таму). Ад 1 месяца да 3 месяцаў таму 44% рэспандэнтаў былі ў парку культуры і адпачынку, прыкладна 25% — у драмтэатры.

Такім чынам, арганізатары сацыякультурнага жыцця абодвух раёнаў часцей за ўсё самі не мелі і не маюць магчымасці павышаць свой агульнакультурны ўзровень, што яўна аказвае ўплыў на якасць прафесійнай дзеянасці. Магчыма, трэба

планаваць расходы для кіраунікоў і супрацоўнікаў культурных устаноў на наведванне розных тыпаў відовішчаў. Акрамя таго, планаваць больш часта выступленні вядучых прафесійных тэатральных і эстрадных калектываў у розных рэгіёнах нашай рэспублікі, актывізаваць у гэтым накірунку дзейнасць Філарманічнага аб'яднання.

Калі прааналізаваць адказы аб культурна-асветніцкай дзейнасці і дзейнасці ў вольны час саміх рэспандэнтаў, то патрэбна падкрэсліць павышэнне актыўнасці пры адказах пра гэта. Адмаўленняў адказваць няма. Аднак тут назіраецца зniжэнне творчага самастойнага падыходу да выбару формаў работы: няма ніводнага адказу аб якіх-небудзь іншых формах работы, акрамя тых, што пералічаны складальнікамі апытальніка. Большая колькасць рэспандэнтаў з Чачэрскага раёна называлі часцей за ўсё наладжаныя ва ўстановах іх раёна ўсе віды дзейнасці, якія былі дадзены для выбару. Таму мы маем 80% адказаў аб правядзенні тэматычных вечароў і вечароў апачынку, 78% — аб правядзенні свят (у тым ліку дажынкаў, гукання вясны, купалля, кірмашу і г.д.). У той жа час у Мазырскім раёне, напрыклад, кірмаш называюць толькі 17,8% рэспандэнтаў, гуканне вясны — 23%, дажынкі — 29,4%. Не напімат менш адказаў аб правядзенні дыскатэک (32% адказаў).

Не вельмі часта рэспандэнты звязтаюцца да спецыялістаў пры стварэнні спэнарыяў да культурных мерапрыемстваў у вольны час (48% адказаў у Чачэрскім раёне і 15,7% — у Мазырскім). Часцей карыстаюцца ўжо гатовымі (адпаведна 78% і 70,5%), або пішуць спэнары самі з выкарыстаннем мясцовага

матэрыялу (78% і 48,5% адказаў). Калі ўлічыць вельмі ўстарэлы для сённяшніх рэалій наяўны спэнарны фонд у рэспубліцы, адсутнасць надрукаваных спэнарываў, не заўсёды высокі прафесійны ўзровень ведаў і ўменняў у рэспандэнтаў па стварэнні спэнарываў, неабходна весці вельмі сур'ёзную размову аб шэрагу мерапрыемстваў, якія дазволяюць узняць ўзровень і якасць выхаваўчага ўпльыву на асобу тых мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў клубах і бібліятэках чарнобыльскай зоны.

Вельмі цікавымі для стварэння гэтых мерапрыемстваў будуть дадзеныя, атрыманыя ад рэспандэнтаў у час апытаўніцтва аб асноўных мэтах, з якімі ва ўстановы культуры і бібліятэкі ходзяць сённяшнія наведвальнікі. Не было самастойных адказаў на пытанне, з якой іншай мэтай, акрамя названых, наведваюцца культурныя ўстановы. Пры наяўнасці аднолькавай тэндэнцыі ў адказах рэспандэнтаў Мазырскага і Чачэрскага раёнаў усё ж назіраецца і разыходжанне. Вельмі важна, па меркаванні 60% рэспандэнтаў Чачэрскага і 33,6% Мазырскага раёнаў, наведванне сацыякультурных установ для сустрэчы са знаёмымі і сябрамі, а таксама з мэтай “пабыць на людзях”. Апошніе характеристычныя для да 50% адказаў у Чачэрскім раёне і 26,3% — у Мазырскім. Ролю сацыякультурных установ у развіцці творчых здольнасцей наведвальнікаў адзначаюць у 14,7% мазырскіх рэспандэнтаў, у той жа час чачэрцы падкрэсліваюць гэту мэту для сваіх наведвальнікаў у 58% адказаў.

Т а б л і ц а 3

| Мэта | Мазырскі р-н | Чачэрскі р-н | Студэнты |
|--|-----------------|-----------------|----------|
| 1. Адпачышь і пазабаўляшь | 51,5* | 68 | 60 |
| 2. Сустрэща са знаёмымі і сябрамі | 33,6 | 60 | 60 |
| 3. Даведашца аб новым, цікавым | 66,3 | 84 | 73,3 |
| 4. Праявіць і развіць свае здольнасці (у клубах па інтерэсах) | 14,7 | 58 | 40 |
| 5. Пазнаёмішца з новымі часопісамі і кнігамі ў бібліятэцы | 78,9 | 94 | 60 |
| 6. Пабыць на людзях | 26,3 | 50 | 26 |
| 7. З іншай мэтай | — | — | 13,3 |

* Лічбы абазначаюць %.

Калі абагульніць вынікі, алюстраваныя ў табліцы, то рэспандэнты нізка ацэньваюць такі важны фактар сацыякультурных устаноў, як выкарыстанне іх для стварэння ўмоў на развіцці творчых здольнасцей насельніцтва. Інтуітўна такога жадаюць рэспандэнты. Аб гэтым сведчаць у значайнай ступені адказы жыхароў з Чачэрскага раёна, якія адчуваюць патрэбу ў сацыякультурнай установе як месцы, дзе людзі могуць аб'яднацца, сустрэца са знаёмымі, сябрамі. Таму трэба павялічыць магчымасці клубаў і бібліятэк у выкананні не толькі на высокім узроўні рэкрэацыйнай функцыі, а таксама ў аднаўленні псіхалагічнага стану асобы і прапагандзе здаровага ладу жыцця, арганізацыі вольнага часу. Аднак ці гатовыя работнікі сацыякультурных устаноў да таго, каб спрэвіца з гэтай задачай?

Аналізуочы погляд рэспандэнтаў на развіццё арганізаванай дзейнасці ў вольны час па месцы іх жыхарства, патрэбна адзначыць, што ўсе яны вельмі добра прымаюць формы дзейнасці, якія ім прапануюцца, аднак формаў работы, якія б улічвалі мясцовыя асаблівасці, не называюць. Праўда, ёсьць прапановы аб адкрыцці клубаў па інтарэсах як формы развіцця творчых здольнасцей асобы, але абсолютная большасць рэспандэнтаў з Чачэрскага раёна лічаць, што такія клубы неабходныя перш за ўсё для падлёткаў, моладзі (86% адказаў). Затым называюць клуб сямейнага адпачынку (58%) і клуб ветэранаў працы (52%). Такі ж прыкладна расклад месцаў па гэтым пытанні і ў рэспандэнтаў з Мазырскага раёна, толькі колькасць адказаў тут меншая (46,3%, 49,4%, 20%). Яны больш дыферэнцыравана падыходзілі да выбару клубаў.

Аб'ектыўна трэба зазначыць, што клубы сямейнага адпачынку не менш неабходныя за клубы падлёткаў у павышенні псіхалагічнага клімату любога соцьгуму. Канечно, праца ў іх патрабуе вельмі многа ведаў і ўменияў, якіх няма ў рэспандэнтаў на гэты час, таму многія з іх праста не могуць вызначыць ранг гэтага тыпу клуба ў сістэме сацыяльна-псіхалагічнай падтрымкі асобы ў постчарнобыльскі перыяд.

Абагульненне атрыманых дадзеных аб поспехах дзейнасці работнікаў культурна-асветніцкіх устаноў у чарнобыльскай зоне дазваляе зрабіць наступныя высновы.

1. Стрэс чарнобыльской катастрофы пачынае праяўляцца ў:
 - а) неадпаведных адносінах да свайго здароўя (павышенні ўвагі да яго або поўным нежаданні весці аб ім размову);

- 6) зніжэнні творчай прафесійнай актыўнасці;
- в) павышэнні зношній сацыяльнай актыўнасці пры недыферэнцыраваным падыходзе да тых формаў дзейнасці, якія чалавеку трэба прааналізаваць перад тым, як прыняць іх да ведама (агульнае зношнне прыняцце ўсіх мерапрыемстваў, якія прапануюць іншыя асобы);
- г) узмацненні названага ўздзейння пад уплывам узроставага фактару.

2. Сацыяльна-эканамічныя ўмовы, якія забоўлесны вынікамі катастроfy, ускладнілі выхад з цяжкага псіхічнага становішча: узмацнілася цікаласць да паляпшэння матэрыяльнага становішча, узрасло жаданне пакінуць родныя мясціны, паехаць куды-небудзь.

Разам з тым многія бачаць сэнс свайго жыцця ў тым, каб арганізаваць сацыяльна-псіхалагічную падтрымку насельніству, перш за ўсё ў сямейных зносінах.

3. Работнікі ўстаноў сацыякультурнай сферы сёння не маюць неабходных ведаў, умсніяў і навыкаў для вядзення прафесійнай рэабілітацыйнай работы сярод жыхароў радыяцыйна забруджанай зоны з дапамогай такіх моцных сродкаў пsіхалагічнага ўздзейння на асобу, як розныя віды мастацтва, розныя формы арганізацыі вольнага часу, клубы па інтерэсах, мерапрыемствы ў бібліятэках.

Яны не маюць магчымасці павышаць і свой агульнакультурны ўзровень: амаль 70—80% супрацоўнікаў ніводнага разу не былі ў тэатры оперы і балета, тэатры лялек, цырку, на канцэрце сімфанічнай музыкі.

4. Адсунтнічаюць метадыгчнае і матэрыяльнае забеспячэнне ўмоў па эстэтычным выхаванні студэнцкай моладзі і сацыяльна-псіхалагічнай падтрымцы іх жыцця на радзіме, якая пачярпела ад аварыі на ЧАЭС.

Таму мы лічым, што патрэбны сістэмны падыход да вырашэння праблемы выкарыстания ўстаноў сацыякультурнай сферы ў сацыяльна-псіхалагічнай рэабілітацыі жыхароў чарнобыльской зоны. У першую чаргу мы пропануем наступнае.

1. Весці сур'ёзнае навуковае даследаванне па выяўленні магчымасцей сацыякультурнай сферы ў сістэме сацыяльна-псіхалагічнай рэабілітацыі насельніцтва Рэспублікі Беларусь пасля чарнобыльской катастрофы.

2. У сувязі з неабходнасцю інігага падыходу да рашэння задач культурна-асветніцкіх устаноў у раёнах чарнобыльской зоны, а таксама ў месцах пражывання перасяленцаў з гэтай зоны перагледзець пералік спецыяльнасцей работнікаў названых устаноў, падрыхтаваных для культурна-асветніцкай дзейнасці з ахвярамі Чарнобыля: сацыяльнага педагога, арганізатора выхаваўчай работы ў сацыякультурнай сферы, а таксама сацыяльнага работніка, рэабілітатора асобы сродкамі мастацтва.

3. Паралельна з гэтым навучальным установам неабходна ў самым хуткім часе распрацаваць спецыяльныя планы і праграмы, весці падрыхтоўку і перападрыхтоўку кадраў сацыякультурнай сферы, якія б мелі веды, уменні і навыкі, неабходныя для стварэння ўмоў па здыманні сацыяльна-псіхалагічных вынікаў чарнобыльской аварыі ў клубных,

бібліятэчных установах, цэнтрах сямейнага адпачынку, цэнтрах эстэтычнага выхавання, школах мастацтва і інш.

4. Распрацаваць наўкуова аргументаваны перспектывны план мэтавай падрыхтоўкі кадраў сярэдняй і вышэйшай адукацыі з улікам дэмографічнага і сацыяльна-псіхалагічнага становішча раёнаў.

5. У гэтым плане прадугледзець перапрафілізацыю або адкрыццё новых музычных, харэаграфічных школ, школ мастацтваў, цэнтраў сямейнага адпачынку і іншых культурных устаноў новага тыпу, у якіх будзе магчымасць весці рэабілітацыйную работу.

6. Перавагу аддаваць тым тышам устаноў, у якіх магчыма весці комплексную работу па фарміраванні і развіціі здольнасцей асобы любога ўзросту.